

УДК 37.0

ББК 74.00

И73

**Ответственные редакторы:**

И. И. Цыркун, доктор педагогических наук, профессор;

З. С. Курбыко, кандидат педагогических наук, доцент

**Рецензенты:**

кафедра педагогики и проблем развития образования БГУ (заведующая кафедрой  
кандидат педагогических наук О. Л. Жук);

В. Т. Кабуш, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики АПО;

**Редакционная коллегия:**

- П. Д. Кухарчик — ректор БГПУ, доктор технических наук, профессор, председатель оргкомитета;
- А. И. Андарало — ректор ИПКиПК БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, сопредседатель оргкомитета;
- И. И. Цыркун — заведующий кафедрой педагогики БГПУ, доктор педагогических наук, профессор, сопредседатель оргкомитета;
- В. В. Чечет — проректор по научно-методической работе ИПКиПК БГПУ, доктор педагогических наук, профессор;
- К. В. Гавриловец — профессор кафедры педагогики БГПУ, доктор педагогических наук;
- Р. С. Пионова — директор научно-методического центра по проблемам педагогического образования БГПУ, доктор педагогических наук, профессор;
- С. С. Кашлев — декан факультета повышения квалификации специалистов образования ИПКиПК БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент;
- Е. С. Шилова — заведующая кафедрой частных методик факультета повышения квалификации специалистов образования ИПКиПК БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент;
- С. Е. Гайдукеевич — декан факультета переподготовки специалистов образования ИПКиПК БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент;
- Т. А. Шингарей — доцент кафедры педагогики БГПУ, кандидат педагогических наук;
- Л. Н. Воронецкая — доцент кафедры педагогики БГПУ, кандидат педагогических наук;
- З. С. Курбыко — доцент кафедры педагогики высшей школы и современных воспитательных технологий БГПУ, кандидат педагогических наук

**И73 Интеграция педагогической науки и практики как доминирующий фактор развития образования XXI века: методология, теория, технология: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28—29 ноября 2003 г., Минск / Отв. ред. И. И. Цыркун, З. С. Курбыко.— Мн.: БГПУ, 2003.— 192 с.**

ISBN 985-435-647-7

В сборнике рассматриваются проблемы развития образования в условиях интеграции педагогической науки и практики, современные образовательные технологии. Представлены материалы, освещающие теоретико-методологические и научно-методические аспекты.

Адресован студентам, преподавателям, аспирантам и ученым-теоретикам.

УДК 37.0

ББК 74.00

ISBN 985-435-647-7

© Коллектив авторов, 2003

© УИЦ БГПУ, 2003

# **Секция 3**

## **ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ. СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ**

### **УСТАНОВЫ ПАСЛЯДЫПЛОМНАЙ ПЕДАГОГИЧНАЙ АДУКАЦЫІ ЯК ЦЭНТРЫ ІНТЕГРАЦЫІ ПЕДАГОГИЧНОЙ НАВУКІ І ПРАКТИКІ**

**A. I. Андарала , ІПКіПК БДПУ**

У апошніяе дзесяцігоддзе ў Рэспубліцы Беларусь склалася і імкліва развіваваецца адукацыйная сістэма, якая забяспечвае павышэнне кваліфікацыі і перападрыйтоўку педагогічных кадраў. Сёння сістэма паслядыпломнай педагогічнай адукацыі краіны ўключае 18 установу, у тым ліку: 3 рэспубліканскага значэння — Акадэмія паслядыпломнай адукацыі, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы БДУ, Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі; 7 рэгіянальных ІПК і 9 ІПК (або іх падраздзяленні), створаных у структуры ВНУ, якія ажыццяўляюць павышэнне кваліфікацыі і перападрыйтоўку спецыялісту педагогічнага профілю. У сучасных умовах змест вучэбнай, навуковай і інфармацыйна-метадычнай дзеянасці гэтых установаў аказвае істотны ўплыў на павышэнне эфектыўнасці нацыянальнай сістэмы адукацыі. Паслугамі гэтай сістэмы штогод карыстаецца 60 тысяч педагогічных работнікаў (агульная колькасць пакладраў рэспублікі — 354 тысячи чалавек), якія маюць значныя асобасныя, жыццёвы і прафесійныя вопыты.

Узнікненне і інстытуцыялацыя паслядыпломнай (пасляуніверсітэцкай) адукацыі педагогічных кадраў як сацыяльнага феномену, набыцце ёю ўсё большай значнасці ў грамадстве з'явілася натуральны рэакцыяй адукацыйнага комплексу на змены ўмоў і патрэб функцыянавання адукацыйнай практикі краіны ў эпоху рэфармавання сістэмы адукацыі пасля распаду былога савецкай дзяржавы. У выніку гэтага паслядыпломнай педагогічнай адукацыі фарміравалася ў значнай ступені спонтанна. Адсутнасць неабходных уласных канцептуальных і тэарэтычных асноў кампенсавалася новай адукацыйнай сістэмай, больш або менш апрайданым запазычаннем прынцыпаў, форм і метадаў педагогічнага ўзדзейнія з традыцыйных кампанентаў існуючага адукацыйнага комплексу. На жаль, адсутнасць унутранай узгодненасці паміж зыходнымі і базавымі ўյўленнямі прыводзіла да ўзінкення розных цяжкасцей і супярэчнасцей у паслядыпломнай адукацыйнай практицы.

Спецыфіка пракцэсу навучання ў інстытутах павышэння кваліфікацыі настойліва патрабавала і спецыфічных форм работы са слухачамі сістэмы паслядыпломнай адукацыі. У выніку з'яўляеца значная колькасць новых форм навучання, не ўласцівых вышэйшай школе: дзелавыя гульны, аналіз праблемных ситуаций, лекцый-дискусій, круглыя столы, сацыяльна-педагагічныя трэнінгі і іншыя.

Як сведчыць практика, стыхійнае з'яўленне пералічаных вышэй форм навучання ў сістэме павышэння кваліфікацыі і перападрыйтоўкі ў першай палове восьмідзесятых гадоў было дэтэрмініравана выключна эмпірычным вопытам работнікаў, існуючых у той час ІПК. Аднак, як вядома, эмпірычны падыход, у аснове якога адсутнічае тэорыя або канцепцыя,

вельмі часта прыводзіць да неадекватных вынікаў. Такая акалічнасць абумовіла разуменне неабходнасці стварэння ўласнай трывалай тэарэтыка-метадалагічнай базы паслядыпломнай адукацыі.

На жаль, распрацоўка метадалагічных і тэарэтычных асноў педагогікі паслядыпломнай адукацыі адбывалася вельмі марудна. Гэты факт у значнай ступені тлумачыцца тым, што сістэма павышэння кваліфікацыі і перападрыйтоўкі спецыялістаў з вышайшай адукацыяй, якая сфарміравалася ў выглядзе сістэмы ў семідзесятых гады папярэдняга стагоддзя, стала набываць у грамадстве значную вагу толькі пасля таго, як была дакладна сформулявана канцепцыя бесперальнай адукацыі.

У апошнія гады праблемы пасляуніверсітэцкай педагогічнай адукацыі прыцягваюць увагу многіх вучоных-педагогаў рэспублікі. Сведчаннем гэтаму з'яўляеца абарона доктарскіх дысертаций А. І. Жуком, М. І. Міцкевічам, В. П. Таранцеем і шэрагу кандыдаціў. Аднак першыя крокі ў распрацоўцы тэарэтычнай базы гавораць пра тое, што гэта задача з'яўляецца даволі складанай. Многія прынцыпавыя пытанні пасляуніверсітэцкай адукацыі ў наш час застаюцца актуальнымі, патрабуюць далейшага і неадкладнага вывучэння і распрацоўкі.

Да ліку такіх праблем трэба аднесці і адсутнасць «Педагогікі паслядыпломнай адукацыі» як самастойнай галіны педагогічнай науки, хоць ужо і маюцца асобныя работы па дыдактыцы дарослыя.

На наш погляд, педагогіка паслядыпломнай (пасляуніверсітэцкай) адукацыі павінна ўвабраць у сябе ўсё лепшае і перадавое не толькі з педагогікі вышайшай школы, але і з таго, што назапашана ў педагогіцы наогул. У той жа час трэба ясна ўсвядоміць, што новая галіна педагогічнай науки павінна адрознівацца ад апошніх не толькі аб'ектам педагогічнага ўзدзейнія, але і мэтамі, задачамі, зместам навучання — менавіта тым, што і дae падставу выдзеліць педагогіку паслядыпломнай адукацыі ў самастойны навуковы накірунак.

### **О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧСКИХ ПОДХОДАХ К СОЗДАНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ**

**В. В. Чечет , ІПКіПК БГПУ**

Большинство отечественных и зарубежных специалистов утверждают, что в условиях интенсивного экономического и социокультурного развития продолжительность эффективной профессиональной жизнедеятельности специалиста на базе полученного образования составляет 5–8 лет. В целях сохранения профессиональной жизнедеятельности специалист обращается к системе повышения квалификации и переподготовки. Он осознает, что в условиях рыночных отношений и конкуренции следует:

- непрерывно (перманентно) заниматься самообразованием и самосовершенствованием;
- обладать системой аутодидактических обобщенных умений, помогающих ему учить самого себя;
- решать самостоятельно профессионально-педагогические задачи в постоянно меняющихся условиях;
- быть автономным творческим субъектом, который целенаправленно развивает индивидуальные способности.

Система повышения квалификации и переподготовки кадров создает оптимальные условия для специалиста как автономного творческого субъекта в целях его профессионального развития и саморазвития. Одним из таких условий является наличие учебно-методических комплексов по дисциплинам психолого-педагогического цикла.